

ГРАФІК
работы аб'яднанняў па інтарэсах
ДУА “Гімназія №36 г.Гомеля імя І.Мележа”
на 6 дзень (субота)
на II паўгодзе 2024/2025 навучальнага года

№ п/п	Назва аб'яднання	Клас	Прозвішча, імя, імя па бацьку настаўніка	Час і месца правядзення	Дзень правядзення
1	<i>“Школа кітайскай мовы” (1 група)</i>	1	Цімашэнка Вольга Іванаўна	14.00-14.35 14.45-15.20 Каб.3-1	субота
2	<i>“Школа кітайскай мовы” (2 група)</i>	1	Цімашэнка Вольга Іванаўна	10.30-11.05 11.15-11.50 Каб.3-1	субота
3	<i>“Школа кітайскай мовы” (майстры)</i>	3-5	Цімашэнка Вольга Іванаўна	12.00-12.45 12.55-13.40 Каб. 3-1	субота
4	<i>“Экапалітра” (1 група)</i>	2	Собаль Ілля Вячаслававіч	9.00-9.45 9.55-10.40 Каб.2-4	субота
5	<i>“Экапалітра” (2 група)</i>	3-4	Собаль Ілля Вячаслававіч	10.50-11.35 11.45-12.30 Каб 2-4	субота
6	<i>“Экапалітра” (3 група)</i>	5-7	Собаль Ілля Вячаслававіч	12.40-13.25 13.35-14.20 Каб 2-4	субота
7	<i>“Інтэлект-шашкі” (1 група)</i>	5-7	Фейгін Уладзіслаў Беніамінавіч	8.45-9.30 9.40-10.25 Каб 3-6	субота
8	<i>“Інтэлект-шашкі” (2 група)</i>	2-4	Фейгін Уладзіслаў Беніамінавіч	10.35-11.20 11.30-12.15 Каб 3-6	субота
9	<i>“Пачатковае тэхнічнае мадэліраванне” (1 група)</i>	5	Грыгарэнка Людміла Алегаўна	9.00-9.45 9.55-10.40 Каб. 1-4	субота
10	<i>“Пачатковае тэхнічнае мадэліраванне” (2 група)</i>	2	Грыгарэнка Людміла Алегаўна	10.50-11.35 11.45-12.30 Каб. 1-4	субота
11	<i>“Вальс”</i>	11	Кандрацьева Ася Исакаўна	13.30-14.15 14.25-15.10 Актавая зала	субота
12	<i>“Што?Дзе?Калі?” (1 група)</i>	6-7	Вараненка Аляксандр Іванавіч	9.00-9.45 9.55-10.40 Каб.2-12	субота
13	<i>“Што?Дзе?Калі?” (2 група)</i>	8	Вараненка Аляксандр Іванавіч	10.50-11.35 11.45-12.30 Каб.2-12	субота

ГРАФІК
работы аб'яднанняў па інтарэсах
ДУА “Гімназія №36 г.Гомеля імя І.Мележа”
на II паўгодзе 2024/2025 навучальнага

№	Назва аб'яднання	Клас	Прозвішча ,імя, Імя па бацьку настаўніка	Час і месца правядзення	Дзень правядзенн я
1	“Зараначка” (1 група)	3-4	Гатальская Галіна Віктараўна	12.50-13.35 Каб 2-9 10.00-10.45 Каб 2-9	панядзелак пятніца
2	“Зараначка” (2 група)	2	Гатальская Галіна Віктараўна	14.00-14.45 Каб 2-9 12.05-12.50 Каб 2-9	панядзелак пятніца
3	“Інтэлект-шашкі” (1 група)	5-7	Фейгін Уладзіслаў Беніамінавіч	8.45-9.30 9.40-10.25 Каб 3-6	субота
4	“Інтэлект-шашкі” (2 група)	1-4	Фейгін Уладзіслаў Беніамінавіч	10.35-11.20 11.30-12.15 Каб 3-6	субота
5	“ Школа кітайскай мовы” (1 група)	1	Цімашэнка Вольга Іванаўна	15-45-16.20 16.30-17.05 Каб 2-6 14.00-14.35 14.45-15.20 Каб 3-1	чацвер субота
6	“ Школа кітайскай мовы” (2 група)	1	Цімашэнка Вольга Іванаўна	15.45-16.20 16.30-17.05 Каб 2-6 10.30-11.05 11.15-11.50 Каб 3-1	аўторак субота
7	“ Школа кітайскай мовы” (3 група)	2	Цімашэнка Вольга Іванаўна	14.20-15.05 15.15-16.00 Каб 2-9 14.20-15.05 15.15-16.00 Каб. 2-6	серада пятніца
8	“ Школа кітайскай мовы” (майстры)	3-5	Цімашэнка Вольга Іванаўна	12.00-12.45 12.55-13.40 Каб. 3-1	субота

9	“Школа кітайскай мовы” (лідэры)	4-7	Цімашэнка Вольга Іванаўна	10.30-11.15 11.25-12.10 Каб. 3-1 10.30-11.15 11.25-12.10 Каб. 3-1	чацвер пятніца
10	“Экапалітра” (1 група)	2	Собаль Ілля Вячаслававіч	14.00-14.45 14.55-15.40 Каб 2-6 9.00-9.45 9.55-10.40 Каб.2-4	серада субота
11	“Экапалітра” (2 група)	3-4	Собаль Ілля Вячаслававіч	9.40-10.25 10.35-11.20 Каб 3-4 10.50-11.35 11.45-12.30 Каб 2- 4	панядзелак субота
12	“Экапалітра” (3 група)	5-7	Собаль Ілля Вячаслававіч	12.40-13.25 13.35-14.20 Каб. 2- 4	субота
13	“Пачатковае тэхнічнае мадэліраванне” (1 група)	5	Грыгарэнка Людміла Алегаўна	14.00-14.45 14.55-15.40 Каб.1- 4 9.00-9.45 9.55-10.40 Каб. 1- 4	чацвер субота
14	“Пачатковае тэхнічнае мадэліраванне” (2 група)	2	Грыгарэнка Людміла Алегаўна	14.00-14.45 14.55-15.40 Каб.1- 4 10.50-11.35 11.45-12.30 Каб. 1- 4	пятніца субота
15	“Вальс”	11	Кандрацьева Ася Исакаўна	18.00-18.45 18.55-19.40 Актавая зала 13.30-14.15 14.25-15.10 Актавая зала	серада субота
16	“Што?Дзе?Калі?” (1 група)	6-7	Вараненка Аляксандр Іванавіч	9.00-9.45 9.55-10.40 Каб.2-12	субота

17	<i>“Што?Дзе?Калі?” (2 група)</i>	8	Вараненка Аляксандр Іванавіч	18.00-18.45 18.55-19.40 Каб.2-12 10.50-11.35 11.45-12.30 Каб.2-12	серада субота
----	---	---	---	--	----------------------